



ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

Справаздачна-выбарчыя партыйныя сходы

У адпаведнасці са Статутам КПСС зараз праходзяць справаздачна-выбарчыя сходы. Ва ўніверсітэцкай партыйнай арганізацыі яны будуць праводзіцца з 14 па 28 кастрычніка.

Най арганізацыі. Калі даклады будуць адпавядаць гэтым патрабаванням, то сходы пройдуць жыва і змястоўна.

За авангардную ролю камуністаў

У партыйнай арганізацыі філалагічнага факультэта ёсць яшчэ якаясьці камуністаў, якія маюць вялікі вопыт работы.

Большасць камуністаў нашай партыйнай арганізацыі не баіцца смелай, шчырай і аб'ектыўнай крытыкі.

ПАВЫШАЦЬ РОЛЮ КОМСАМОЛЬСКАГА БЮРО

Важнай падзеяй у жыцці камсамольскіх арганізацый з'яўляецца справаздачна-выбарчыя сходы—своеасаблівы экзамен для кіраўнікоў камсамольскіх органаў.

ваюць на камсамольскіх сходах. Адчытаюць лекцыі і хутчэй спагадоўца дадому. А яны павінны разам з камсамольскім бюро несці адназначную адказнасць за дысцыпліну і паспяховасць студэнтаў.

журналістыкі. Карысна было-б праслухаць лекцыі па тэорыі мастацтва, архітэктуры, аб тэатры і кінамастацтве.

Кніжная паліца

- У пачатку гэтага навучальнага года ў чытальную залу і бібліяטэку ўніверсітэта наступілі наступныя кнігі:

Працюю над дыпломным даследаваннем

Нядаўна пачаліся заняткі на 5-ым курсе аддзялення фізікі. І, хаця лекцыйныя курсы ў нас надзвычай перагружаныя, мы адразу-ж прыступілі да работы над дыпломнымі даследаваннямі.

значан для вывучэння спектраў паглыблена і вылучэння ў інфрачырвовай вобласці. На працягу года я знаёмілася з прынцыпамі дзеяння інфрачырвонага спектрометра—11, а праддыпломную практыку прайшла на заводзе ў Ленінградзе, дзе я месяц напрацавала на такім-жа прыборы.

В. ЗАХАРАВА, член партбюро ўніверсітэта.

ЯНИНА РУДО, студэнтка 5-га курса аддзялення фізікі.



